

Біблія для дзяцей
падарункі

Першы
Вялікдзень



Аўтар: Edward Hughes

Праілюстравана: Janie Forest
Alastair Paterson

Адаптаваны: Lyn Doerksen

Пераклад: www.christian-translation.com


Вытворца: Bible for Children
www.M1914.org

©2022 Bible for Children, Inc.


Ліцэнзія: Вы маеце права капіяваць або друкаваць гэтую гісторыю, пакуль вы яе не прадаеце.



Дама стаяла на шумным схіле, яе сумныя вочы глядзелі на жахлівую сцэну. Яе сын паміраў. Маці была Марыя, і яна стаяла каля таго месца, дзе Езус быў прыбіты да крыжа.



Як усё гэта адбылося?
Як Езус мог скончыць
такое прыгожае жыццё
такім жахлівым
чынам? Як Бог
мог дазволіць,
каб Яго Сын
быў прыбіты
да крыжа, каб
там памерці? Ці
памыліўся Езус у
тым, кім Ён быў?
Бог падвёў?



Не! Бог не падвёў. Ісус не зрабіў ніякай памылкі. Ісус заўсёды ведаў, што будзе пакараны смерцю злымі людзьмі. Яшчэ калі Ісус быў немаўляткам, стары па імі Сімяон сказаў Марыі, што наперадзе смутак.



За некалькі дзён да таго, як Ісус быў забіты, прыйшла жанчына і абліла Яму ногі духмянай маззю. “Яна марнуе грошы”, скардзіліся вучні. “Яна зрабіла добрую справу”, сказаў Ісус. Яна зрабіла гэта для майго пахавання. Якія дзіўныя словы!




Пасля гэтага Юда, адзін з дванаццаці вучняў Езуса, пагадзіўся выдаць Езуса першасвятарам за 30 срэбранікаў.



На свята габрэйскай Пасхі Езус меў апошнюю трапезу са сваімі вучнямі. Ён сказаў ім цудоўныя рэчы пра Бога і Яго абяцанні тым, хто любіць Яго. Затым Езус даў ім хлеб і кубак. Яны павінны былі нагадаць ім, што цела і кроў Ісуса былі аддадзены, каб прынесці прабачэнне грахоў.



Тады Езус сказаў сваім сябрам, што Яго выдадуць, і яны ўцякуць. Я не ўцячу, настойваў Пётр. “Перш чым заспявае певень, ты тройчы адрачэшся ад Мяне”, сказаў Езус.



Пазней той жа
ночы Езус пайшоў
памаліцца ў
Гефсіманскі сад.
Вучні, якія былі з
Ім, заснулі. “Ойча
Мой, маліўся
Езус, ... Няхай
абміне Мяне чаша
гэтая. Аднак не як
Я хачу, але як Ты”.



Раптам у сад рушыў натоўп на чале з Юдам. Езус не супраціўляўся, але Пётр адрэзаў чалавеку вуха. Езус ціха дакрануўся да вуха чалавека і ацаліў яго. Езус ведаў, што Яго арышт быў часткай Божай волі.




Натоўп завёў Езуса ў дом першасвятара. Там габрэйскія лідэры казалі, што Ісус павінен памерці. Побач стаяў Пётр каля агню слуг і глядзеў.


Тры разы людзі глядзелі на Пятра і казалі: “Ты быў з Езусам!” Тройчы Пётр адмаўляўся ад гэтага, як і сказаў Езус. Пятро нават лаяўся і лаяўся.



КОК-А-ДУДЛ-ДУ

Якраз тады заспяваў
певень. Гэта было як
голос Бога для Пятра.
Успамінаючы словы
Езуса, Пётр горка
заплакаў.





Юду таксама было шкада.
Ён ведаў, што Езус не
вінаваты ні ў якім граху або
злачынстве. Іуда забраў
30 срэбранікаў, але
святары не захацелі.




Іуда кинуў грошы,
выйшаў - і павесіўся.



Святары прывялі Езуса да
Пілата, рымскага губернатара.
Пілат сказаў: “Я не знайшоў
ніякай віны ў гэтым Чалавеку”.
Але натоўп увесь час
крычаў: “Укрыжуй
Яго! Распні Яго!”




Нарэшце Пілат паддаўся і прысудзіў Ісуса да смерці на крыжы. Салдаты білі Ісуса кулаком, плявалі Яму ў твар і білі Яго бізунамі. Яны зрабілі жорсткі вянок з доўгіх вострых шыпоў і націснулі на Яго галаву. Затым яны прыбілі Яго да драўлянага крыжа, каб памерці.




Езус заўсёды ведаў, што так памрэ. Ён таксама ведаў, што Яго смерць прынясе прабачэнне грэшнікам, якія давяраюць Яму. Побач з Езусам былі ўкрыжаваныя два злачынцы.

Адзін паверыў у Ісуса - і пайшоў у рай. Іншы не зрабіў.



Пасля некалькіх гадзін пакутаў
Езус сказаў: “Скончылася” і
памёр. Яго праца было
завершана. Сябры
пахавалі Яго ў
прыватнай магіле.



Тады рымскія салдаты
апячаталі і ахоўвалі
магілу. Цяпер ніхто
не мог ні ўвайсці,
ні выйсці.



Калі б на гэтым гісторыя
скончылася, як бы
сумна было. Але Бог
зрабіў нешта цудоўнае.
Ісус не застаўся
мёртвым!




Рана раніцай першага дня
тыдня некаторыя з вучняў
Езуса знайшлі камень,
адвалены ад магілы.
Калі яны зазірнулі
ўнутр, Езуса там
ужо не было.



Адна жанчына засталася,
плачучы ля магілы. Ёй з'явіўся
Езус! Яна радасна кінулася
назад, каб сказаць іншым
вучням. “ІСУС ЖЫВЫ!
ІСУС ВЯРНУЎся з Мёртвых!”





Неўзабаве Езус прыйшоў да вучняў і
паказаў ім свае пакрытыя пазногцямі рукі.
Гэта была праўда. ІСУС ЗНОЎ ЖЫЎ! Ён
прабачыў Пятру за адмову ад Яго і сказаў
сваім вучням расказаць усім пра Яго.

Затым Ён вярнуўся на неба,
адкуль прыйшоў.



Першы Вялікдзень

Гісторыя з Божага Слова, Бібліі,

знаходзіцца ў

Матфея 26-28, Лукі 22-24,
Яна 13-21

“Уваход Тваіх слоў дае святло.”

Псальма 119:130



Канец



Гэтая біблейская гісторыя распавядае пра нашага
цудоўнага Бога, які стварыў нас і які хоча, каб вы Яго ведалі.

Бог ведае, што мы зрабілі дрэнныя ўчынкі, якія Ён называе
грахам. Пакараннем за грэх з'яўляецца смерць, але Бог
любіць вас так моцна, што паслаў свайго адзінага Сына,
Езуса, памерці на крыжы і быць пакараным за вашыя грахі.
Тады Ісус вярнуўся да жыцця і пайшоў дадому, у рай! Калі вы
верыце ў Ісуса і папросіце Яго прабачыць вашыя грахі,
Ён гэта зробіць! Ён прыйдзе і будзе жыць у вас цяпер,
і вы будзеце жыць з Ім вечно.

Калі вы верыце, што гэта праўда, скажыце гэта Богу:
Дарагі Езу, я веру, што Ты Бог і стаў чалавекам, каб памерці
за мае грахі, і цяпер Ты зноў жывеш. Калі ласка, увайдзі ў мае
жыццё і прабач мае грахі, каб я мог цяпер мець новае жыццё і
аднойчы пайсці быць з Табой назаўсёды. Дапамажы мне
слухацца Цябе і жыць для Цябе, як Тваё дзіця. Амін.

Чытайце Біблію і размаўляйце з Богам кожны дзень! Яна 3:16

